

№ 4.

II

Год I.

Вильня, 27 септобра 1906 г.

Жаша Доля

першая белорусская газэта для вёсковаго и местоваго рабочаго народу.

ВЫХОДЗИЦЬ РАЗ У ТЫДЗЕНЬ рускими и польскими літэрарами.

Адрэс рэдакции и адміністрации: Вильня, Віленская вулица 32.

Цана: з перасылкою и дастаўкою да хаты: на 1 год—3 руб.,
на 6 месяцы—1 руб. 50 кап., на 3 мес.—75 кап., на 1 мес.—
25 кап. Без дастаўки и перасылки: на 1 год—2 р. 40 к., на
6 мес.—1 р. 20 к., на 3 мес.—60 кап., на 1 мес.—20 кап. За
границю: на 1 год—4 руб., на 6 мес.—2 руб., на 3 мес.—1 руб.
Перамена адрэсу—20 кап.

АБЪЯУЛЕННЯ прыймаюцца на наследнай страницы на
20 кап. за лінейку інтыту.

Рукаписы и карэнандэнцы, прысланыя у Рэдакцию,
мусяць быць чытэльна напісаны з фамилею и адрэсом таго,
хто яе прысылае. Адрэс толькі для ведама Рэдакции.

Ад редакции

Абъяуллем што дзеля прычын ад Рэдакции
незалежных »Наша Доля« больш выходитць ня
будзе. Гроши, прысланыя же хо имя Ефста-
фія Сымоновича ляжаць да гэтуль на почын
у Вильни и дзеля таго просим их адтуль па-
трэбоваць назад. Другім нашым чытацелём
на адличнину платы за высланыя пумэры,
гроши будуть адосланы. Аб уселях спра-
вах редакции и адміністрации просим пісаць
да книгарии М. Пляшкай-Планэліс у Виль-
ни на Благавешчэнской вулицы № 13. Там
же можна дастаць асташыя пумэры «На-
шей Долі».

ханца памешчыки,—и ня дзива. Якая была
старая Дума—то была, а усёж таки ведамо,
што напала у яе жменька таких людзей, ка-
торые старалися на праудзи паленішчы жыцё
усей працавітой бедната.

Гэтая невялікая жменя шчырых прыяце-
лёу народной справы бачыла, што народу
мало адной толькі свабоды, што яму ешчэ
надобна земля. Бачыла яна и тоя, што там,
гдзе народ за землю паднимается проциу пашоу,
грабиу ды налиу их двары и налаци, прави-
цельство насылало на мужыкоў войска; и шли
праз вёски карацельные атрады, а гдзе яны
прайшли, там лилася кроу мужыцкая, шли з
дымом хаты и усё добро мужыкоў. Гледзячы
на усё гэта, зразумели выборныя ад мужыкоў
ды работникоў, што зямлю треба дабываць ня
силаю, не грабежом, а законом, и дзеля таго
начали у Думе дабывацца новых земельных
закону. Перш наперш хацели яны узяць
землю (за плату або и без платы) ад тых,
хто мае яе многа (ад казны, памешчыкоў и
других), и усім тым, што або саусім ня ма-
юць, або маюць надта мало зямлі, даць яе
столькі, каб кожны мог далей жыць на людзку,

Вильня 27 верасня (септобра).

Час новых выбороу да Гасударственной
Думы прыближаецца. Першыя начали ужо ру-

карыстаць з навуки и усяго, што дала яна людзям.

Ведамо, што з тагоничога ня выйшло, бо Дума скоро была распушчана. Але усё гэта пагнало страху памешчыкам. Што першую Думу разагнали, гэта ешчэничога не значыць: збярэцца другая Дума—можэ и яе разгоняць, — але таки прыдзе той час, кали народныя выборныя змогуць споуниць волю наслучаўшага их працевітага народу. Разумеюць гэта памешчыки и дзеля таго начали ужо цянер рухацца калі выбору. Нихто сабе ня хочэ зла, ня хочуць яго и памешчыки—ня хочуць разлучыцца з сваёй зямлёю; вось и робяць яны цянер зъезды и згаварываюцца, як дабицца таго, каб у новую Думу напали толькі тыя людзи, каторые будуць процуць уселяючых новых надзелоу ды новых земельных парадкоу.

А вёсковы народ ешчэ спиць. Спиць, бо ня ведае, якіе будуць новые выборы, кали яны будуць, чы варта исци выбиравець дэпутатоу, чы не? Уселяк у нас аб гэтым кажуць: адны ня хочуць выбиравець дэпутатоу, бо думают, што Думу изноу разгоняць, кали яна станець за справу народную; другие думают, што треба прафаваць новага шчасця.

Але сцеражонаго и Бог сцеражо: хоць працевіты народ и не сказау сваега апошняго слова аб выборах, усёж таки тробра мужыкам ды работнікам быць гатовыми да их. Трэба, каб яны ведали, каго выбиравець у Думу, хто праудзивы прыяцель працевітага народу. И усе павинны зразумець гэта, што и у работніку, и у мужыку адны непрыяцели, адны справы, адна дарога каб палепшиць сваё жыццё. Дзеля таго усе яны павинны исци разам; разам дабивацца таго, каб у Думе мець силу, мець іцмат сваіх людзей.

У прошлых выборах непрыяцели народнага шчасця и свабоды стараліся раздзелиць нашых мужыкоу-беларусоу: католікам казали, каб ня ішли яны разам з праваслаўнымі, каб падавали свой голос абы за каго, каб толькі за католіка; праваслаўных угавары-

вали, каб чуралися католікоу ды выбиравеці канешне свайго праваслаўнага. Гдзе мужыкі были цемные, гдзе яны наслухали хитрых слоў сваіх непрыяцелёу, там не змагли яны на агульных выборах от губерний выбраць сваіх дэпутатоу, и гэтакім парадком праскачыло у Думу больш выборных ад памешчыкоу ды усяких багачоу.

Гэтак быць цянер не павинна!

Нехай же добра гэта помніць усе вёсковыя людзи и усе працуючыя, нехай идуць разам, бо усе яны—браты, и тады на новых выборах змогуць яны выбраць и насладзіць у Думу сваіх шчырых прыяцелёу и заступнікоу.

Разумныя ды не на дурня папали.

У Варшаві палиція унадзілася трасці людзей на вуліцах. Ідзе сабе чэлавек спакойне, рагтам бац—ватага палицэйских и крыкне: „Руки уверх!“ И пашла рыцца па кишэніях, не мяркуючы, як свінія у гародзі. Добра, як пусто! Але як маеш якую забароненую паперку, газетку, а крый Божэ рэволъвэр—ну, пойдзе тармасаванне ад аднаго участку, да другога, цягаюць ад Ана-наша да Кайфаща, пакуль ня вывяжэшся, ня пусциш туману у вочы „храницлям парадку“, або не пашмаруеш, як следуе, свербячых пальцау.

Каб доўго не разгадзицца, скажу коротка пра адно здарэнне:

Ідзі сабе вулицей бунчучны пан. Аж торк палиція: „Руки уверх!“ крычаць. Пан шурциць да кишэні, гадзінник у адну руку, партманку у другую и як бусел разнушчэніми скрыдламі, так ён з паднятымі рукамі стау и смясцца перад загнаванным законом.

А закон, знаком тым палицэйские, сярдус, просе и усё прыгледаюцца да партманкі, як да дынаменту, або бомбы, толькі з близшой мэты.

Перэшкуали, перэтрасли—пуста! Але усё таки ведуць да участку. Прывели, паставили перад прыставомъ. Адзін з гарадавікоу вымае рэволъвэр браунінг з сваёй кишэні и кажэ: „Ось гаспадин, а ось—яго рэволъвэр и з гэтыми славами

шалажыу яго на стол. Прыстай падскочыу да пана ды давай: „Как ты смееш, бунтаушчык, насиць аружье без разрешения начальства? „Я вам пакажу“ и тычэ кулак пад нос пану.

Але тут пан з сваёй стараны асрохыуся, адчыниу партманэ, выняу писульку и кажэ: „Вы ня маеце права мяне лаяць, бо я маю дазваленне насиць. Вот яно чытайце! А рэволъвэр мой вярнице мне назад“.

За рэволъвэр гарадавога ды у кишэнь. „Не маю тольки часу—кажэ—а тоб на вас наскаржыуся куды треба“..

И вышоу, смяючыся. Прыстай накинууся на гарадавого за тое, што прывёу франта з разрешэннем. А гарадавы злавау у души, што прывёу франта з разрешэннем, але без рэволъвэра. Франт пасвистывау сабе, идучы вулицой. Чаму не свистаць: рэволъвэр найленишаго калибру, вартуець рублёу з двацать пяць; сам як з вадою прыплыу. А Смех? Смех? Авечка серэд воукоу; а воуки ани чэп!

(Крапушка)

Якое правительство у Франции.

Францию цяпер завуць „рэспублика“. Што ж гэта значыць? Чаму яе не называюць гасударством, як напрыклад Рассю, або каралеуством, як Гишпанию?

А вось чаму. Ня мае Франция таких кличэк, бо нима у ёй ани Цара, ани караля. Народ француски сам гаснадарыць у сваёй зямли. Ен выбирае сабе прэзыдэнта на сем годоу, плаціць яму пэнсию и кажэ яму быць разом и галавою и служою усяго краю. Як прэзыдэнт выслужыць свой срок, тады ён таки самы чэлавек, як и усе: можэ сабе и гараць, и касиць, и пастухом служыць, можэ и паном быць, кали на тое гроши мае.

Прэзыдэнт разом з министрами и чыноуниками вядуць парадок ва усей рэстублицы и снауяюць усё, чаго трэбуюць законы.

Законы ж пишэ не прэзыдэнт и не министры, а парламэнт (тое што у нас Дума). Парламэнт француски мае две палаты (адзелення): адна палата дэпутатоу, другая—сэнатороу.—Кожны член палаты дэпутатоу мусиць мець ня менш як 25 годоу, мусиць быць выбраны ад сотні тысяч людзей. Выбираць мае право кожны мужчына, каторы мае 21

год и не быу пад судом. Выборы сэкрэтные (нихто не знае, за каго кожны чэлавек падзе голас) и простые (а не праз уполномочэнных); выбираюць дэпутатоу на 4 годы.—Да палаты сэнатороу выбираюць членоу зъезды выборшчыкоу у кожным дэпартамэнци (што, што у нас губэрния) Сэнаторы выбираюцца на 9 годоу. Праз кожные тры годы трэця часць сэнатороу идзе у атстауку, да хаты, а на гэта мейсцэ выбираюцца новые людзи. Ноўе людзи прыносяць часта з сабою и новые погляды народу, новые жаданні, а з имі и новое жыццё. Таким парадком старыя и аджыушки свой век погляды ня вельми запушчаюць корни у Француским сэнаци.

Кожнаму сэнатору и кожнаму дэпутату народ плаціць пэнсию па дзесяць тысяч франкоу (на нашы гроши менш як чатыры тысячи рублёу) у год.

Усякая думка аб новым законам, усяки проект новых парадкоу пасылаецца да парламенту: або да палаты сэнатороу, або да палаты дэпутатоу. Тольки проекты, якіе назначаюць падаткі, і рахункі расходоу і даходоу на кожны год—абсуждаюцца перш у палаци дэпутатоу, а пасля у палаци сэнатороу. Усе чыноуники—ад наменшаго да найбольшаго, хоць і назначаюцца прэзыдэнтом, але служаць пад контролем (даглядом) парламэнту. Калиб, прымесром, каторы министр аказаўся злодзей, то парламэнт зараз яго пад суд! И паедзе пан министр туды, куды Макар целят не ганяю!

Прэзыдэнт адкрывае і закрывае парламент, але распусциць саусім палату дэпутатоу без згоды палаты сэнатороу ня можэ.

Часам бывае вось які разлад: парламент пасстановиць які колечы новы закон, а прэзыдэнт яго не спадабае і просіць змяніць. Тады парламэнт бярэ закон назад і пярэглядае другі раз. Але як ня знайдзе у ёмничога благога,ничога што трэба выкинуць або дабавіць, тады падас прэзыдэнту другі раз той закон і кажэ: „Пане прэзыдэнце! Мы ешчэ раз перагледзили новы закон і признали, што ён патрэбны і прыгодны для усяго францускага народу. Просим падпісаць!“

Тады прэзыдэнт ужо не мае права адказацца ад подпісу, і закон с таго часу мае силу. Яго спауняюць усе: і сам прэзыдэнт, і министры, і чыноуники, бо ён—воля народных выбарных. Ось які парадок ва Франци. У нишых краёх людзи жывуць іначэй, але абы их нагаворым другім разом.

С О Л Ь.

Усім добра ведамо, як важна у жыццю нашым соль: зраби якую кольвек страву бяз солі—то яна ня будзе нам смакаваць.—Соль значыць дадаець смаку; апрыч таго соль, як кажуць докторы, патребна нам для здароўя.

Кожны чалавек зъедае у год больш пятнадцати фунтоў адной солі, а глядзіце колькі гэта прыдзецца на усіх людзей разом? А соль ня толькі ідзе нам у яду: яе бяруць тажэ на фабрыкі для уселяких патрэбносцей. И скуль дастаюць людзі столькі солі? Яеж нигдзе ня сеюць и не видаць каб у нас сабирали; куплюм мы яе у крамцы, а ня ведаем скуль яна прыйшла.

Вот аб гэтым мы з вами и хочэм пагаварыць цяпер. Сусед мой Франук, як вярнуўся да хаты з войска, са службы, (—а служыў ён у матросах и ездзіў на мору на вялікіх лодках, што караблями завуцца,) гаварыў, што у моры вада неякая салёная,—не такая як у нашых рэчках; яе пиць ня можна заусим—супроціу яе наша вада выдаецца салодкою. Усе нашы вясковыя и я сам ня надто хацели гэтаму верыць; думали мы, што ён байки баець; аж вот насяля, пачытаўши трошки книжачэк, пабачыўши тае мора, я и даведаўся, што Франук прауду казаў. И дзінуным мне здалося, чаму гэта две, здаецца такие самые воды, маюць розны смак. Давай я дапытывацца и даведаўся таки, чаму гэта так.

Соль, хаця яе заусим мало, была у зямлі з самага яе пачатку. Ведама вам, што соль добра распушчаецца у вадзе; вот выпадзе дождзик, прамочыць зямлю, соль распушцицца и з вадой паплывець у ручайки, пасля у рэчки, а потым и у мора.

Знаем мы усе, што як нальеш вады у миску и выставиш яе летам на двор, то вада у мисцы не пабудзе доўго—высохнець уся, а як сонцэ прыгреець, то высухне надта скоро. Так само высухае вада и у моры, а соль астаетца; гэта

вядзецца даuno, даuno, з самага пачатку зямли, и цяпер у моры ужо шмат набраўся солі, бо вада, што прынесла яе з рэчэк, ужо высохла; и таму у моры вада салёная.

Каб налучыць соль з марской вады, людзі гэту воду гатуюць у вялікіх мисах. Вада улящиць парам, а соль астаетца. То што робіць агонь сваю гарачасцю, зробе і сонцё, толькі на гэта трэба больш часу.

Далеко ад нас, едучы на палудзень у старашу, куды бацяна, жураули, ластоуки і іншыя птушкі ляцяць зиму зимаваць, есць край где сонцё так крэпко грэе, што нашemu брату цяжко дышаць. Не раз бывала у нас, што садзауки нашы летом высыхаюць, а нашэ сонцё не так крэпко грэе, як тое. Вот и дадумаўся той народ, што жывець у цеплых краях, каб соннышко яму давало з марской вады соль. Накану ён на берэгу мора шмат садзаукоў, выбиўши глиной их дно, каб вада у зямлю не уцекла, и напаляваў туды марской вады. Грэе сонцё садзауки, вада высыхае і высыхае, а соль астаетса, як шмат вады высахне, соль і высыщца на дно садзауки; тады яе сабираюць і разсылаюць на усе стороны света Божага. У книжках нам кажуць, што даунейшай зямлі была заусим ненадобна да цяперашніх. Там где калисьци были далины, цяпер стаяць горы, там где были рэки, цяпер их німа, там где было морэ, цяпер суха—земля. Зрабілася гета таму, што земля у тых мейсцах калисьци паднялася—вот як расчына у дзежы. Падымецца земля, захопе кусок мора і аддзелиць гэты кусок астальнога; зачне вада высыхаць, высохне уся, а соль і астаетца. Засыпяте гэту соль пяском, занясе зямлёй—і ляжыць так наша соль, Бог ведае як доўго, аж пакуль людзі не знайдуць яе и не выкапаюць усю. Так мы вот ужо знаем, што соль дастаюць з марской вады і капаюць з зямлі. Цяпер пагаворым трошки аб tym, што такое соль і с чаго, скажем мы, яна зроблена. Есць на свеци шмат уселяких металоў. Жалезо, што з яго робе каваль падковы, гвозди; медзь, што з яе зроблены самавары, краны; свинец што ідзе на кули і шрот, серабро, золато, з

каторых куюць гроши. Гетые металы мы усে видзели и добра знаем; а ёсьць метал надто дзиуны, бо хоць ён и блишчыць, як серабро, але не таки цвёрды як яно; мягки ён як воск и называецца натрий. Налейвады на серабро, з имничога не зробицца—серабро астанеца серабром, а капни на натрий вады, так ён загарыцца, а часами, крэпка стрэле астанеца пасля яго нечто белое.

Давялося вам пэуне чуваць што, у прыродзе ёсьць разные газы. Вот хаця бы у паветры, што мы дышэм, ёсьць азот, кислород... Адзин ёсьць газ што называецца хлор,—надта кепска пахне и заусяды бывае у парашку—хлорной ванне (яе завуць тажэ бяльльной извесцю па нашэму флёркам, што бабы бяруць прымыцю бялизны и для бяленя палатна). Так вот гэты газ як злучыцца з металам натрием, то и зробицца соль. Можэ гэта и будзе выдавацца вам дзиуным, але прыпомніце, што нам хлеб робицца так само з двух матэрьялоў—муки и вады, а як даси хлеб на стол, то не спандзеш у ём особна ни муки ни вады. И у соли нема ни натрия ни хлору па асобку, бо яны там ёсьць злученіе разам.

Элка.

З Беларуси и Литвы.

За Буцлава да „Нашай Долі“ пишуць:

Шапоуна Рэдакція!

Кали знайдзесца мейсцэ у Ваншэй „Долі“, напішице і пра нашу тутэйшую долю.

Жывём мы тут з ласкі... и па старанню нашаго памешчыка, дастаушы кавалак пяску—рали, рудога балота—сенажаци и голых броду—пашы, усяга на 10 дзесяцін. Подзелиўшыся цяпер рэдка хто можэ пражыць з зямлі, а заработка тут німа, дык нашаго народу усюды па Расеі досіць ёсьць за работай и за хлебам. Выгану сваего не маём, але з прадвеку дзержым ад памешчыка ку-

сок балота каля самых наших гумен и поля, а за тое адрабляем яму и жнивом и возкаю гною.

Да нашаго багацтва належыць сігчэ шмат лесу сэрвіту. Пескны штуки тут были, дык леташні год памешчык узяу ды прадау на пяць тысячоу пнёу. Узняліся насы мужыки за гэта и давай раздицца, што рабиць, аж тут кажуць: лес то сэрвітуны, але памешчыкі сёлета у силе, пачни што, дык зяраз атрад казакау прышлюць и ани пикни, ешчэ кармиць може прыдзецца. Думали прашэнне падаваць, але так и осталося. А памешчыку шанцуе: кали наш брат з бядоты суки падбираць пойдзець у гэты лес, дык або сякеру адбярэ лясник, або трапиць можэ пад бизунок урадника,—а у памешчыка ніхто ни сякеры не адбирау, ни спіны ни адзін палицэйски за нашу супольны лес не перахрысциу. И казакау не было як памешчык лес сес. А што бы лоб, каб гэта мужыки папрабавали сес? не дай Бог: „крупныя агарнныя безпарадки!“...

Урадзило сёлета не завидна; бульба найгорш: и малая, и пагнила. А земскіх падаткоу сёлета ад леташняго удвайніе больш плаціць выпадаець. Выкуп нібы даравали, а за тое, вот видзиш, у другім штоцы падбавили, и выходиць: ня кием, дык палкой! як я парахавау, дык з нашай воласці выпадаець можэ кал 2000 рублёу земскіх падаткоу. А на адных стражникоу, што ёсьць штук з дзеяць у нашым мястечку, выходиць кал 30 руб. у месец, у год больш трох тысяча. Вот куды насы гроши дзеюцца. А ешчэ стражники дзивуюцца, за што на их народ не ласкау!

Да нашаго багацтва ешчэ належыць начальная школа. З волосыци мы цлацім на яе чатырыста рублёу. Сёлета можэ яких з паутараста вучнёу ёсьць, бедные, яны там як селядцы у бочцы; чужых валасцей дзяцей дык и не прымау вучыцель, не было мейсца. А вучыцель адзін, другого нема ёшчэ, дый той не па мыслях нам, не глядзіць за дзеткамі, як дауней бывала другие глядзели; кажэць: на тое у их бацькі ёсьць; и да навуки не цікавы; на нашу гэткую школу, ды як цяпер и двохклясную, трэба учыцеля ученаго, больш як з маладэчнянскай сэмінарі.

Маем косцёл небагаты, але паказны: вялиki, пекны, толькі не даець нам Бог такого ксендза, як у людзей. Наш ні до навуки, ні до жыцця: ён не знаець ні нашай мовы, ні нашаго народу. И гэтак найбольш колія нас по суседних порафяхъ: усё лицьвяки ды жмудзяки. Их бы послать у свою старану, а да нас своих назначыць дык не: на Литву и Жмудзь шлюць наших, а да нас полякоу

и найболыи лицъякоу ды жмудзякоу, дзеля якой потрэбы? Каб таким народком польскосць падтрымаць у нас и на Литве и Жмудзи?...

А за тым жывице здаровы!

Астаюся ваш чытацель з Буцлава.

Адам Сталюк, па прозвиничу Алховия Тычка.

З Троцкаго павету нам пишучы: Было гэта праудзивое здарэнне у адной волосци Троцкаго на весту.

Были тады на валасцёх бунты; прысхау аднаго разу да канцлярыи на успакаснисе бунтоўчыкоу сам прыстау. Як тут народ успакоіць, што тут парадзиць на каго усю беду мужыцкой, крыуды звярнуць? Ну, и звярнуу прыстау гэтую беду на жыдоу.

„Гэты Хрыстоўрадауцы жыды вас зводзяць—казау прыстау мужыкам.

„Яны вас да бунту намауляюць; гэта яны ванные пяяуки, яны з вас кроу сасуць. У их руках уся таргоуля, усюды жыд першы падойдзе, усюды яго верх!“

Ведама, усюды жыд падойдзе, адазвауся мужык Саука, бо жыд гропы мас, начальству добра падсуне и, добра пан прыстау кожэн, усюды яго верх. А наш брат, мужык, так не парадзиць“.

Пачырвенеу на гэта прыстау, як бурак, але гаварыу далей, а мужыцких слоу якбы и ня сlyшау. Отож месли смеху вясковыс людзинуж, брат Саука, кали цяу дык цяу, горэй як памордзи!...

Прапук Сомяліски.

З Игumenскаго павету Менск. губ. У вёсцы Кухиццы Уздзянскае воласьци недаuno так сабе падвечар, як усе шли с поля, прыйшоу неяки хлапец, мусиць „сициліст“, пасклікау усіх мужыкоу, стау на прызби и начау голасно гаварыць. Гаварыу аб усём патроху, казау аб напэй цяжкай доли, а над самы канец угаварывау, каб не плаціли падаткоу и не давали рэкрутоу, а найважней, каб злучаціся у адзин вялики крэсцянски саюз. А якскончы казаць, пакинуу у вёсцы некіе писульки и пашоу сабе. Праз два дни пачула паліция аб гэтым, у вёску прыляцеу уратник са стражнікаміи нарабілу гвалту, каб аддали писульки. Суседні памешчык, кожуць, абецау за кожнага такого „сициліста, даваць на 25 рублёу таму хто зловіць і даставіць яму...“

Юрко....

З Ляндварова. Сев.-Зап. Голос пішэ, што граф Тышкевич старасіца дастаць дазваленне трымайконную стражу у сваём двары и Ляндварові.

Як мы чули, то и шмат других памешчыкоу купляюць вінтоуки ды наймаюць стражникоу, каб бараниць свае двары ад мужыкоу.

З УСИХ СТАРОН.

Твер. Мужыки пагарэльцы рубяць казённы лес, Высланы казаки. (Сев.—Зи. Гол.)

— У Бежыцкім павеци пазакрываюны усе земскіе школы, бо нима на эта грошэй

(Таварыш)

З Кауказу. Дзесяці генерал—губэрнатором, Наместнику и важнейшым чыноўнікам пры канцылярыях генерал—губэрнатору правіцельство площиць восемсот семдзесят чатыры тысячи сорок дзесяць рублёу. Апроч таго генерал-губэрнатором даюць кожны год на абстаноуку, на друкаваніе патрэбных папероу и другие гэтакіе рэчы семдзесяць тысяч рублёу. На разъезды и на другие патрэбы генерал—губэрнаторы бяруць кожны дзень ад пятнаццаці да сотні тысяч руб. (Таварыш)

Фінляндзкі Сэнат прыказау губэрнатором глядзець добра за войском, каб рэволюція не дайшла да яго

(Страна)

Новочэркаск 22 сенцябра судзебная палата засудзила на поутара году урадника Турнова за *анімацию серэд салдатоу и казакоу.*

Варшава. Ужо тры дни, як арыштованыя за політычныя сіравы у турме, па прозвиничу Навян, галадаюць. Гэтай галадоукаю яны хочуць дабицца налепнення жыцця у вастрозі. Іскаторы ўжо аж млеюць з голаду.

(Kurjer Lit.).

Масква. У Москве нехто застрэліу на вуліцы капитана трэцяго грэнадзэрскага Цэрноускага полка Дзенкоускага, каторы камандавау салдатамі, як усьмирали збунтаваўшыхся арыштованых за політычныя сіравы у Бутырской турме. Той, што стрэляу, уцёк.

Пабедоносцэу, быушы обэр-прокурор Свяцейшаго Сыноду, кажуць, усими силами стараецца не давусциц агульного выборнаго права. (Страна).

Выборы да Гасударственой Цумы, як кажэ газета „Страна“, маюць быць не раней як у январы.

Гутарка аб гаспадарцы.

(Прадаужэнне).

Я казау у прошлым нумэры „Нашай Доли“, што вучоные людзи даведалися аб тым, што каб добра жыць усякае расценне патрэбую асобную меру кали, фосфору и азоту; адны расцення бяруць болыш фосфору, другие болыш кали, трэціе болыш азоту. Але скуль гэтые матэръялы бяруцца у зямлі? А яны там бяруцца з каменчыкоу, тольки што з камня збожжэ выссакаць их ня можэ, а трэба каб каменчыки, з каторых земля уся зложэна (бо земля зложэна з камнёу, вялих и малых; пясок—дык тыеж каменчыки тольки маленькие, глина—так само)—каб гэтые каменчыки разсыпалися, як бы гнили, и каб з их вынадали такие часцы, з каторых браць яду расценне можэ.

Ад дажджу, ад марозу, ад гарачыни вяликие и маленкіе каменчыки трэскаюцца, разсыпаюцца и гэтакій дарогай у зямлі збираецца расціцельная яда. Апроч таго яна там сабираецца тым, што добры гаспадар кладзе гной. У гнаю ёсць як раз многа фосфору, кали, а найболыш азоту: але гной мае спічэ такую силу, што ён памагае каменчыкам з каторых, як я ужо казау, зямля зложэна разсыпацца и тым самым багаціць зямлю. Толькі што наны землі так ужо спустошэнны, што наэт часом гной не надта намагае, бо зямля так бедна, што расценне мае толькі гэтую пишчу, што дастане з гною—а гэтаго мало. Вось и дайшли вучоные людзи да таго, што даведалися, што наша зямля бядней усяго у фосфор—а каб такой бядзе намоч прыдумали такие парашкі, як их мушкички завуць, чы „искусственныe удабрэння“ як завуць у гандлю, каторые маюць шмат адны—фосфору, другие—кали, трэци—азоту. Такие парашкі, каторые маюць шмат фосфору, завуцца: супэрфосфат и томашлак; их два гатункі, усякі иначэй трэба унатрэбляць и на іншэй зямлі—во и на гаворым аб их. Супэрфосфат мае фосфору

шмат и патаму добра памагае на уражай толькі не на усіх землях; найлепш ён аплачываецца на чорных землях, на глинистых, цяжэйших; кали зямля надта ужо песчаниста, тады ня трэба класци яго, бо усё роуна не паможэ; а кали зямля глинистая хоць и не надта, тады добра ён памагае пад пшаницу, пад жыта, пад ячмень, пад лён. Найлепш класци яго на пагноях, бэ хоць у гнои и ёсць фосфар, але на ту меру, якую гной маець кали и азоту—фосфору там малана, а як надсыпеш супэрфосфату, уражай вынадзе багаты. Супэрфосфат трэба пильнаваць, каб ня быу у кавалках и дзеля гэтаго, троха кушины, трымай яго у сухим мейсцы, а кали ёсць ужо куски, трэба их разбиць на дробны парашок—найлепш их стаучы. Сыпаць яго трэба на дни 4—5 перад сяубой—роуна сеючы рукой на полі; трэба пильнаваць, каб ён скрось разсыпаўся роуна, (бо іншэй, збожжэ парасце кушинами), а потым добра прыбаранаваць.

Амось Асина.

Гдзе шчасце?

Гдзе шчасце? Хто кажэ, што у лепшай долі,
Хто у зямлі, у хлебі, у народнай волі,
У здароу, у славе, у селякой раскошы,
Хто кажэ, што наилепш, кали ёсці грошы,
А ніхто не памысле и не зразумее
Што без павуки гэта вечер чиста звее
И што без павуки, без доброго чытания
Ничога з багацтва людзям не застая.

Трэба, каб наны дзеци вучились малые
Каб не гадавались як штуники лясые,
Каб книжочку добру яны пачытали,
Каб написаць умели, добра рахавали...
Як людзе усі будуть уму набирацца
Тады лягчай на свеци будзе працевацца
Тады и багацтва, и счаствія прыбудзе,
Шанаваць будуть близкі и далёкі людзе.

З. К.

Рэдактор-выдауць **Івак Тукеркес**.

Ад Фэдакциі.

Першы нумэр «Нашае Даля» па прыказу
Віленскаго губэрнатора паліція конфискава-
ла. Разышлася толькі палавина — пяць ты-
сячу, а пяць тысячу паліція забрала, так
што нічога скаваць не удалося, и дзеля таго
высылаць першы нумэр никому ня можем.

*Просим у сих наших чытальлёу писаць
да нас, писаць аб усём, што дзеецца аб крыу-
даз сваих и радосцях, хто як умее. Гэлі
памрэбна будзе каму якая парада—пытай-
чеся—адкажэмо. Ведайце добра, што «Наша
Доля»—газета вёсковых людзей.*

*Прысылаючы гроши просим писаць, якое
выданне «Нашае Доли» прысылаць: чы дру-
жаваное рускими літэраторамі, чы польскими.*

*Адресовать гроши трэба канешне так:
Вильня, Рэдакция «Нашае Долі», Ефстафію*


*Сымоновичу. Хто хочэ палучаць газэту, не-
хай паспушае з прысылкаю грошэй.*

Рэдактор-выдауца Иван Тукеркес.

АБЪЯУЛЕННЯ:

Новооткрытая типография

„Фирмель Печаткаzo Өтла“;

 ВИЛЬНА, на углу Большой и Рудничной ул., въ д. Залкинда, 

принимает всевозможные заказы

на всѣхъ европейск. языкахъ.

Участники артели—исключительно рабочие-специалисты, занимавшиеся до открытия онаго дѣла въ разныхъ лучшихъ типографіяхъ.

Заказы выполняются скоро, изящно и аккуратно.

Иногородние заказы высыпаются наложеннымъ платежомъ.

Беларуская Выдауніцкая суполка „Заглянене сонцэ і унашеваконцэ“ радзіць усім купляць книги:

Biełaruski lementar, abo pieršaja naučnuka
čytannia cena 6 k.

Беларускі лементар, або першая наука
чытания Ц. 6 к.

Pieršaje čytanie dla dzieciak bielarusoú cena 6 k.

Першае чытанне для дзетак беларусоу цэна 6 к.

Казки Выдау А. К. Цена 6 · к.

Беларуские почтовые писульки:

Ščorsuny u letko, Ščorsuny u zimku; Prancišek Bohušewič (Maciej Buračok) Pieśniar Biełaruski; Wincuk Marcinkiewič—pieśniar Biełaruski; Muzyki spad Puchawič; Toržyšče u Puchovičach; Dzieučaty spad Słucka; Parabkawa dwornaja chata; Dudar Biełaruski; Janka Łučyna (Iwan Niesłouchouski), pieśniar Biełaruski; Wiaskowaja baba s Trybuškou; Dom Tadeuša Kościuški u Merečouščyni, cena koźnoje pisulki 5 kap.

Усё гета можна купляць у глауным складзе
у *Нециярбури*, *Василёу востроу*, 4 линя № 45,
кв. 16 и усюды у великих книгарнях.

Хто купляе у глауным складзе ня менш як
за поу рубля, той ня плаціць за прасланне
почтаю.

Малые гроши можно высыпать почтовыми марками.

Типографія «Артель Печатного Дѣла», Вильна, уг. Большой и Рудницкой ул., д. Залкинда.